



ШАПТУХА

БЕЛАРУСКАЯ
НАРОДНАЯ
КАЗКА

ШАПТУХА

Беларуская народная казка



ШЕПТУХА

Белорусская народная сказка



сайт: 1.brest.by



Файл адфарматаваны для чытання на
смартфоне ў «Пінскама доме навукі і
тэхнікі».

dnt-pinsk@tut.by

Файл отфарматирован для чтения на
смартфоне в «Пинском доме науки и
техники».

dnt-pinsk@tut.by

Змест

ШАПТУХА	5
ШЕПТУХА	11
Об этой книге	16
При подготовке книги использованы следующие материалы	17
Смартфон – книга поколения Y.	18
Сайт «Время»	19

ШАПТУХА



Жыла ў адным сяльцы старэнькая бабка. Сяльцо было маленькае, хат з дзесяць. І на самым канцы яго стаяла бабчына хатка. Была яна такая ж старэнькая, як і сама бабка. Знайшоўся якісьці добры чалавек, нарабіў бабінай хатцы падпорок і абклаў яе прызбаю. Вось і стаіць яна, бо не ведае, у які бок паваліцца. Назбірае бабка трэсак, падпаліць у печы і грэецца перад агнём. Ведама, старому дык і ўлетку холадна. Калі ёсць што, то

з'есць, а няма — і так абыдзеца.

Ехаў аднаго разу праз тое сяльцо пан. Убачыў ён знаемую бабку ды і задзівіўся.

— Хіба ж ты яшчэ жыва? — пытаецца.

— Жыва, паночку. Не ідзе смерць па мяне...

— А колькі ж табе гадоў?

— Ды я сваім гадам і ліку не ведаю...

— А як жа ты жывеш?

— Якое маё жыццё! Як так жыць, то лепей гніць: рабіць не магу, а дзеці і ўнукі ўсе даўно паўміралі. Адна я цяпер, як тая былінка ў полі. Няма каму і вады падаць. Ці не памог бы ты, паночку, чым-небудзь старому чалавеку?

Пан быў скупы. Не было яшчэ таго, каб ён каму памог у бядзе. Падумаў ён і кажа:

— Чаму ж ты, старая, не шэпчаш ці не варожыш?

— Не ўмею, панок.

— Дык я цябе навучу.

— А навучы, голубе, навучы, каб і я недарэмна свет займала.

Нахіліўся пан да бабчынага вуха ды кажа:

— Як паклічуць цябе да хворага,

ты пахукай на яго тройчы і шапчы: «Сіголаў жыў, сіголаў не». Пашапчы гэтак трохі, дай яму выпіць вады з бутэлечкі,— ён і ачуняе. А не ачуняе, то сіголаў яго бяры.

Падзякавала бабка пану і пачала шаптаць, як ён яе навучыў.

Пайшла чутка па аколiцы, што аб'явілася такая бабка-шаптуха, якая вельмі ж добра лечыць і людзей і жывёлу. Ды не толькі лечыць, але і ўсё ўгадвае.

Павалілі да тае бабкі людзі адусюль. Нясуць і вязуць ёй усялякага добра. Жыве бабка і паміраць не хоча.

Тым часам паехаў аднойчы пан на паляванне. Дзень быў халодны. Пан доўга ганяўся за зайцамі, крычаў на ўсё горла супраць ветру, вось і села яму скула ў горле. Пан і да аднаго доктара, і да другога — ніхто не можа скулы тае вылечыць. А яна вось-вось задушыць яго.

Жонка кажа, што трэба паклікаць шаптуху, а пан і слухаць не хоча: ведае ж ён гэтую шаптуху!

Цярпеў, цяргеў ён, а нарэшце, як

не стала моцы, дык і згадзіўся, каб паклікалі бабку.

Привезлі бабку, а пан ужо ледзь дыхае. Давай тут бабка хутчэй хукаць ды шаптаць: «Сіголаў жыў, сіголаў не...»

Пачуў пан, што бабка шэпча тое, чаму ён яе дзеля жарту навучыў, дык яго аж смех апанаваў. Бабка ж не зважае ні на што — шэпча: «Сіголаў жыў, сіголаў не...»

Слухаў, слухаў пан, а потым як зарагоча,— дык скула ў горле і лопнула...

Ачухаўся пан ды давай дзякаваць бабцы, што адратавала ад смерці.

— І гэта ты ўсё так лечыш, як я цябе навучыў?— пытаецца ён.

— Эге ж, панок, так і лячу.

— Ну, а як жа ты ўгадваеш?

— Ды як прыйдзецца...

— Угадай жа, што я цяпер думаю. Паглядзела бабка пану ў вочы і кажа:

— Думаеш: заплаціць мне за шэпты ці не?

Пан засмяяўся:

— А няхай цябе, бабка, качкі стопчуць: як жа ты ўгадала?

— А гэта, пане, кожны ўгадае, хто цябе
знае...



Змест

ШАПТУХА	5
ШЕПТУХА	11
Об этой книге	16
При подготовке книги использованы следующие материалы	17
Смартфон – книга поколения Y.	18
Сайт «Время»	19

ШЕПТУХА



Жила в одном сельце старенькая бабка. А сельцо-то было небольшое, дворов с десять. И на самом его краю стояла бабкина

хатка. Такая же старенькая, как и бабка.

Нашёлся какой-то добрый человек, поставил подпорки к бабкиной хатке и завалинкой её обложил. И стоит она, не зная, на какой ей бок повалиться. Насобирает бабка щепок, растопит печку да и греется себе у огня. Понятно, старому человеку и летом-то холодно. Коли есть что, то поест, а нету — и так обойдётся.

А проезжал раз через то сельцо пан. Увидел он знакомую бабку и удивился.

— Ты жива ещё? — спрашивает.

— Жива, паночку. Не идёт за мной смерть.

— А сколько ж тебе лет?

— Да я своим годам и счёту не ведаю.

— А как живётся тебе?

— Да какое ж моё житьё-то! Чем так жить, так уж лучше сгнить: работать не в силах, а дети и внуки все давно поумирали. Одна я теперь на свете, как во поле былинка. Некому и воды подать. А не помог бы ты, паночку, чем-нибудь старому человеку?

А пан был скупой. Не было ещё того, чтоб помог он кому-нибудь в беде.

Подумал он и говорит:

— Чего ж ты, старая, не шепчешь или не ворожишь?

— Да не умею я, панок.

— Так я тебя научу.

— Что ж, научи, голубь, научи, чтоб не задаром мне на свете жить.

Наклонился пан к бабкиному уху, говорит:

— Как позовут тебя к больному, ты подуи на него немного да шепчи: “Сигала жил, сигала нет”. Пошепчи вот так маленько, дай попить из бутылочки, он и одужает. А не одужает, так сигал его заberi.

Поблагодарила бабка пана да и начала шептать, как он научил её.

Пошла молва по околице, что объявилась такая, мол, бабка-шептуха, что очень хорошо лечит и людей и скот. Да не только лечит, а и всё угадывает.

И повалил к той бабке народ отовсюду. Несут и везут ей всякое добро.

Живёт теперь бабка и помирать не хочет.

А выехал однажды пан на охоту. День был холодный. Долго гонялся пан за

зайцами, кричал на ветру во всю глотку, ну и случись в горле у него болячка.

Пан и к тому, и к другому доктору — никто той болячки вылечить не может. А она вот-вот задушит его.

Жена говорит, что надо, мол, шептуху позвать, а пан и слушать о том не хочет: он-то ведь знает шептуху эту!

Терпел он, терпел, наконец не выдержал да и согласился бабку позвать.

Привезли бабку, а пан уже еле дышит. Вот и принялась бабка скорей дуть да шептать: “Сигала жил, сигала нет...”

Слышит пан, что бабка шепчет то, чему он в шутку её научил, и одолел его смех. А бабка ни на что внимания не обращает—шепчет: “Сигала жил, сигала нет...”

Слушал-слушал пан, а потом как захохочет — тут болячка в горле и лопнула...

Опамятовался пан, стал бабку благодарить, что спасла она его от смерти.

— Ты это так всё и лечишь, как я тебя научил? — спрашивает пан.

— Ага, панок, вот так и лечу.

— Ну, а как же ты угадываешь?

— Да как случится...

— Так угадай, что я сейчас думаю.

Посмотрела бабка пану в глаза и говорит:

— Думаешь: заплатить ли мне за шептанье, или нет?

Пан засмеялся:

— А чтоб тебе, бабка, пусто было: как же это ты угадала?

— Да это, пане, каждый ведь угадает, кто тебя знает...



Об этой книге

Беларускія народныя казкі ўключаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам вучнямі V класа.



При подготовке книги
использованы следующие
материалы

ШАПТУХА

Апрацоўка Алеся Якимовіча
Мастак Анатоль Волкаў
Мастак Валерый Славук

ШЕПТУХА - белорусская народная
сказка

Рисунки с сайтов:

[https://vk.com/album-](https://vk.com/album-62870866_204817121)

[62870866_204817121](https://vk.com/album-62870866_204817121)



Смартфон – книга поколения Y.

Другие книги для вашего смартфона на сайте <http://1.brest.by/>



Сайт «Время»

Если вы пользуетесь городским общественным транспортом в Минске, Бресте, Витебске, Гродно или Пинске, зайдите на наш сайт <http://www.time.brest.by/>

Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 12.07.2015)

От остановки ШЕПИЧИ

В направлении остановки ДОМ БЫТА

Номер	Дни	Время движения						Утро	День	Вечер	Ночь
		5:31	5:50	6:04	6:18	6:32	6:45				
82С	п.в.с.ч.п.	5:31	5:50	6:04	6:18	6:32	6:45	6:58	7:13	7:26	7:40
		7:54	8:08	8:22	8:37	8:52	9:07	9:37	10:07	10:37	11:26
		12:15	13:04	13:54	14:19	14:44	14:58	15:13	15:27	15:41	15:56
		16:10	16:24	16:38	16:56	17:16	17:36	17:56	18:16	18:38	19:02
		19:26	19:53	20:23	21:10	21:57	22:43	23:29			
127	с.в.	5:36	6:00	6:24	6:44	7:04	7:25	7:45	8:05	8:27	8:48
		9:09	9:30	9:50	10:11	10:32	10:53	11:14	11:34	11:50	12:06
		12:22	12:37	12:53	13:09	13:25	13:40	13:56	14:12	14:28	14:45
		15:02	15:19	15:35	15:51	16:07	16:22	16:38	16:54	17:10	17:25
		17:45	18:06	18:27	18:47	19:07	19:28	19:49	20:09	20:30	20:51
127	п.в.с.ч.п.	5:31	5:46	6:01	6:16	6:31	6:41	6:51	6:58	7:05	7:14
		7:20	7:26	7:32	7:38	7:44	7:51	7:58	8:05	8:12	8:18
		8:25	8:31	8:38	8:44	8:50	8:56	9:03	9:10	9:17	9:24
		9:31	9:41	9:51	10:01	10:11	10:19	10:29	10:39	10:50	11:02
		11:14	11:30	11:46	12:03	12:20	12:37	12:54	13:11	13:28	13:46
		14:03	14:20	14:37	14:48	14:58	15:07	15:16	15:24	15:32	15:39
		15:48	15:53	16:00	16:07	16:14	16:21	16:28	16:35	16:42	16:49
		16:56	17:03	17:12	17:20	17:29	17:39	17:49	17:59	18:09	18:21
		18:33	18:45	18:58	19:20	19:44	20:08	20:32	20:56	21:18	21:39
		21:59	22:20	22:40	23:01	23:21	23:41	0:01			

Сайт «**ВРЕМЯ**» содержит информацию о каждой городской автобусной остановке в **Бресте, Гродно, Витебске, Минске** и **Пинске**. Информация о времени прибытия автобусов к остановкам доступна в три клика.

